

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 10 (8036) 15 сакавіка 1938 г., аўторак ЦЕНА 10 КАП.

НАРОД ВІТАЕ ПРЫГАВОР

Найвышэйшым задаволеннем сустрае народ прыгавор Ваеннай Калегіі Вярхоўнага Суда СССР над права-траціцкімі бандай шпіёнаў, дывер-сантаў і забойцаў. Набатам прагуче прыгавор па ўсёй нашай неаб-сядзай краіне, магутным набатам, ад-сядзай да яшчэ большага згурта-вання народаў СССР вакол большэві-цкай партыі і вялікага Сталіна, да яшчэ большага ўзмацнення рэвалюцыйнай ды-намікі, да барацьбы за новыя і но-выя перамогі камунізма.

Імя такога, і толькі такога пры-гавору над гнуснымі агентамі міжнарод-нага фашызма чакалі ўсе працоўныя Савецкага Саюза, усе чэсныя людзі ўва-ва. Бурным гневам і нянавісцю да права-траціцкіх разбойнікаў палалі ў ду-шы 170 мільёнаў савецкіх грама-дзян, чыю дружную сямят прававалі раз-ляціць і забаліць подлыя іуды-цкія ініцыяты — Троцкі, Бухарын, Рыкаў, Ягоды, Шаранговіч, Грынько і ўся іх банда і зграя.

І дні, калі засядае Ваенная Калегія Вярхоўнага Суда, калі перад тварам осявету міжнародныя фашысцкія агенты з прычэпнай адкрытасцю рас-кавалі аб сваіх страшэнных, жудас-ных злішчэннях, па ўсёй краіне грэ-малася савецкім народам, прад'яв-ляючы свой рахунак да апаўдзіннага права-траціцкага банда, патрабуючы гучнага фізічнага знішчэння гнусных індывідуальных і групавых агентаў і зладзейскіх гэтаў шпіён-ска-ініцыяты «Авангард», Полапскага і іншых, — на нашу калгасную даводзіліся планы развіцця жыцця. Чалавечы доўлі, якія не адважалі кар-маваць сваё бабэ. Гэта прыводзіла да пада-жыцця і смерці, а паніжэння ўдую ў нашай краіне. Гэта агрыя фашыстаў забыва-ла нашыя пасады, даводзіла пе-раважэння пасадыны планы, імя-на сарваць будаўніцтва калгасна-га пераможнага змажэння ў халета Савецкаму Беларускаму ад-сядзай свабоднага Савецкага Саюза, кі-нуць яго пад яро польскага фа-шызму. Але ніколі гэтаму не быва-лі німі і ніколі не ўдасца паніжэн-ня ў нашай краіне, і паніжэння ўдую ў нашай краіне.

Гэта агрыя фашыстаў забыва-ла нашыя пасады, даводзіла пе-раважэння пасадыны планы, імя-на сарваць будаўніцтва калгасна-га пераможнага змажэння ў халета Савецкаму Беларускаму ад-сядзай свабоднага Савецкага Саюза, кі-нуць яго пад яро польскага фа-шызму. Але ніколі гэтаму не быва-лі німі і ніколі не ўдасца паніжэн-ня ў нашай краіне, і паніжэння ўдую ў нашай краіне.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА

Сакавіка ў Доме партактыва ад-сядзай пленум Менскага гарадскога савецкага гарсовета тав. Валеева аб выні-ках VIII сесіі ЦВК БССР і падрыхтоў-цы да выбараў у Вярхоўны Совет ВР.

дзевятчы багачэйшы вопыт, на-быты за час кампаніі на выбарах у Вярхоўны Совет СССР, тав. Валееў аказаў ўказаў на рад недахопаў, які мей месца ў часе падрыхтоўкі да выбараў.

ав. Валееў паведамаў пленуму аб шэрагу прэзідыума гарсовета ро-пе на арганізацыі выбарчых акруг. Ён пры выбарах у Вярхоўны Совет ВР горад меў дзве выбарчыя акругі (адна па выбарах у Совет Сава — другая па выбарах у Совет Вярхоўнага Суда).

аважэння пасадыны планы, імя-на сарваць будаўніцтва калгасна-га пераможнага змажэння ў халета Савецкаму Беларускаму ад-сядзай свабоднага Савецкага Саюза, кі-нуць яго пад яро польскага фа-шызму. Але ніколі гэтаму не быва-лі німі і ніколі не ўдасца паніжэн-ня ў нашай краіне, і паніжэння ўдую ў нашай краіне.

усяго перадавога чалавечтва, якое змагаецца супроць фашызма, за мір, за свабоду, за сацыялізм...

У гэтыя дні вогненныя словы пра-цяжылі і вечнага прэзэрна да обер-бандыты Іудушкі-Троцкага, да яго под-лых памочнікаў — Бухарына, Рыкава, Ягоды, Шаранговіча і ім падобных га-раць на вуснах рабочых, на шыю якіх гэтыя крывавае фашысцкія дражні-кі хацелі зноў надзець яро капітал-істычнай эксплуатацыі. Гэтыя словы — на вуснах савецкіх сялян, на пчаслі-вае і заможжае жыццё якіх пасягалі агідныя гадзіны, якія збіраліся лікві-даваць калгасы, перадаць зямлю гер-манскім, польскім і японскім памешчы-кам. Гэтыя словы — на вуснах савец-кай інтэлігенцыі, у якой міжнародныя бандыты хацелі адабраць усе велізар-ныя правы і творчыя магчымасці, пра-дастаўленыя ёй у краіне сацыялізма. Гэтыя словы — на вуснах чырвонаар-мейцаў, чырвонафлотцаў і параніч-каў, якім гэтыя вырды чалавечтва разам з практычным здраўнем туха-цкім, гамарнікам, убаровіткам рых-тавалі паражэнне ў выпадку вайны, паставішы сабе мэтай адкрыць фронт замежным інтэрвентам. Гэтыя словы — на вуснах усіх працоўных нашай вя-лікай сацыялістычнай радзімы, у ка-го гэтыя тройкі практычныя агенты фа-шызма хацелі адабраць свабоду, шча-це, велізарныя гістарычныя заваёвы, высечаныя на сцяжылах Сталінскай Канстытуцыі.

«Падлым наймітам фашызма, ганд-ляўшчыкам нашай драгога сацыялі-стычнай радзімы, нашым пчаслівым і ра-дасным жыццём, няма і не можа быць іншага прысуду, як фізічнае знішчэн-не — смерць! — заявілі ў сваёй рэзалю-цыі рабочыя менскай электрастанцыі № 1.

Адабрачы і вітаючы прыгавор Ваеннай Калегіі Вярхоўнага Суда, са-вецкі народ данаўтэры ў гэтыя дні сваю маніфістацыю, сваё маральна-па-літычнае адлічэнне, сваю згуртава-насьць вакол партыі Леніна-Сталіна, сваю гарачую любоў і адданасць са-цыялістычнаму рэжыму і вялікаму, ро-дному Сталіну. Вяжэжна любоў і ўдзячнасьць народа савецкай развед-цы, адважым чэкістам-наркомуцтвам, са-вясным сталецкім наркму Ні-калаю Іванавічу Ежову, якія выкрылі і разграмілі права-траціцкія банды-таў і якія, пад кіраўніцтвам партыі і пры дапамоце ўсяго народа і надалей будучы бяспэка і да канца выкры-ваць і знішчаць усіх ворагаў сацыя-лізму. У адказ на прыгавор працоў-ных нашай краіны аб'яваць яшчэ больш павышэнне рэвалюцыйна-й ды-намікі, яшчэ лепш працаваць, дабіцца новых перамог у прамысловасці і сельскай гаспадарцы.

5-тысячны рабочы калектыў віцеб-скай швейнай фабрыкі «Сцяг ин-дустралізацыі» піша ў сваёй рэзалюцыі: «Мы прыносім сваю шчырую, сардэ-чную ўдзячнасьць чэкістам і іх баявому кіраўніку, нястомнаму вартавому за-вадзі Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі Нікалаю Іванавічу Ежову, выкрыўшым і аб'яшчодзіўшым усяю банду фашы-сцкіх наймітаў, лютых ворагаў наро-да. Мы будзем нястомна працаваць над хутчэйшай ліквідацыяй выніку шкюд-ніцтва на нашай фабрыцы, дадзім сва-йму добраахвотнаму аддзеньню, збо-рум нашу фабрыку сучасна сталецка-й, ператворым яе ў крапіцу абароны.

Моцны і несакрушальны Савецкі Саюз. Савецкі народ, памятаючы ўка-заны свайго мудрага правадцы тавары-шча Сталіна аб капіталістычным ак-ружэнні, пільна сочыць за ўсімі про-іскамі ворагаў. Гора таму, хто асме-ліцца пасягнуць на свабоду і незалеж-насць краіны Сталінскай Канстытуцыі. Ва будзе раздзвінуць, як раздзвіну-ла банда права-траціцкіх агентаў фашызма. А пчаслівы і свабодны са-вецкі народ пойдзе наперад і наперад па светламу ленінска-сталінскаму шля-ху да ззяючых вышніх камунізма!

лінекую, Калінінскую, Ленінскую, Мо-латаўскую, Варашылаўскую, Горкаў-скую, Кагановіцкую, Куйбышэўскую і інш. Ужо дакладна вызначаны граніцы гэтых акруг. Замаст 85 выбарчых участкаў, іонаваўшых у часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР, зараз наметана арганізаваць 105 выбарчых участкаў, не лічачы большці і інваліднага дома.

У спрэчках на дакладу выступілі дэ-путаты гарсовета тт. Манусевіч, За-валеская, Арысман, Хвашчэўская, Ка-план і інш.

Пленум разабраў рэд арганізацый-ных пытанняў. Аднулены ў правах дэпутатаў гарсовета рэд таварышаў, якія былі раней выведзены са складу гарсовета на негэрунтоўных прычынах. Пленум зацвердзіў загадчыкам гор-жэўмунраўлення тав. Тура, загадчы-кам горжэўмунраўлення тав. Галадушка і загадчыкам гарсовета тав. Грэбенчыка.

На барту «Трувора» — лонкі па-цінаў, прадстаўнікі лінградскіх ар-ганізацый, работнікі друку і інш. З «Ермака» паведамаюць, што Ледакол з'яждзіцца ў 40 мілья ад Лінград, віджэ Шпелельскі маж.

УВЕСЬ СОВЕЦКІ НАРОД АДАБРАЕ ПРЫГАВОР ВАЕННАЙ КАЛЕГІІ ВЯРХОЎНАГА СУДА СССР



Увесь многалыльны савецкі народ з глыбокім задаволеннем сустрае прыгавор Ваеннай Калегіі Вярхоўнага Суда Саюза СР. Сперні з твару зямлі траціцкія-бухарынскія іуды — такія былі патрабаванні народа. Воля наша выкажана, — заявілі на гэтых мітынгіх і сходах рабочыя, калгаснікі і савецкая інтэлігенцыя. На здымку: мітынг на месцы дравапрацоўчага заводу імя Молатава. Выступае сталецкае сясарнага цеха тав. Патроўч.

ПІСЬМО ДАНСКІХ КАЗАКАЎ І КАЗАЧАК — КАЛГАСНІКАЎ СЕЛЬСАРСЦЕЛІ „ЗНАМЯ КОЛХОЗНІКА“, МІГУЛІНСКАГА РАЁНА, РАСТОЎСКАЙ ВОБЛАСЦІ ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

Дарагі і любімы Іосіф Вісар'янавіч! Тое, што мы дэдавалі з ходу пра-цеса над бандай злейшых ворагаў уся-го працоўнага народа, гэтых каварных забойцаў, шпіёнаў і правакатараў з «права-траціцкага блока», абавязвае нас, данскіх казакаў і казачак, сказаць сваё слова. Многія тысячы годлі свай-го жыцця людзі не водалі такой по-дласты, зрады і прадажніцтва, якія раскрыты на працэсе над гэтай шай-кай падлейшых забойцаў і праваката-раў у асобе Бухарына, Рыкава і ін-шых зладзей. Гэтыя зладзействы гадзі-каў падрыхтоўвалі крывавае боі для савецкага народа, з халоднакроўем ба-ндаўтаў яны забілі нашых С. М. Кірава, В. Р. Менжынскага, В. В. Куйбышэва, вялікага пролетарскага пісьменніка Максіма Горкага і рыхтавалі зладзей-скае атручэнне аднаго з лепшых ста-лінскіх наркмоў Нікалаю Іванавічу Ежова.

Бандыты паднімалі сваю брудную, подлую руку на генія пролетарскай рэвалюцыі Вялікага Ільіча Леніна і ха-целі паразіць сэрца нашага магутна-га арла, нашага светача, цябе, Іосіф Вісар'янавіч.

Хваля вялікага гнева пракацілася па ўсяму Дону, калі мы дэдавалі, што гэтыя подлыя прадажнікі псы фашыз-ма ў сваіх гнусных крывававых мэтах разлічалі на нас, данскіх і кубанскіх казакаў, прабуючы зноў ператварыць казачтва ў сляную сілу супроць са-вецкай улады, супроць нашай больш-віннай партыі і ўсяго працоўнага на-рода, паласлаючы да нас сваіх аген-таў — прэзэрных слепкоў, півана-равых, ларных. Але поплны здраўні-кі радзімы, фашысцкія бандыты пра-лічыліся. Яны забалілі, што ўжо даўно нама старога Дона, які выконваў ро-лю ката над прычэпным народам. Савецкае казачтва з найвышэйшай го-рачю і сорамам успамінае сваё міну-лае. Яно ніколі да яго не вернецца. Не бывае таму, што было і аб чым марэць злейшых ворагаў народа. Да апошняй кроплі сваю гарачую кроў мы гатовы аддаць за нашу шчаслівую ра-дзіму, за шчасце працоўнага наро-да. Будзем моцнай сцяной, несакрушаль-най крапіцаю стаяць на абароне ін-тэрэсаў працоўных усяго свету.

Дарагі Іосіф Вісар'янавіч! Выкрыты кантравольныя шайка можа пера-шкідваць нам наладжваць і ўмапоў-ваць нашу калгасную гаспадарку. У нашых калгасях яшчэ б'ець нявыкры-тыя агенты і ініцыяты «Знамя колхозніка» Мігулінскага раёна, Растоўскай вобласці: дэпутат Вярхоўнага Со-вета СССР — ордэнаооц СІЛКАЎ Ф. М., УДОУН П. Я., НА-СОНАВА М. А., НАЗАРОВА Д. А., ПАПОВА А. А., ЗЕМЛЯ-КОВА А. Е., САМАХВАЛАВА А. С., НАПОЛАВА Д. Я., ЗЕМЛЯ-КОВА Ф. А., СЦЕБАНЬ С. І., БАБНІН І. П., СІЛКОВА Е. Ф., ШУ-РУПАВА П. В., БАЧАРАУ К. А., ДЗЕМІН І. Д., ГЛАДНОУ А. Е., КУЗНЕЦОУ А. М., ДЗЬЯНАВА В. І., НАВАЛЕВА В. А. і інш. (следзе 157 подпісаў).

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

КЛУБОК СТРАШЭННЫХ ЗЛІЧЫНСТВАЎ РАЗВЕДКАН СОВЕЦКАЙ РАЗВЕДКАЙ

(З рэзалюцыі рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых дравапрацоўчага заводу імя Молатава).

Заслухаўшы прыгавор Ваеннай Ка-легіі Вярхоўнага Суда Саюза СР групе шпіёнаў, дыверсантаў і най-мных фашысцкіх забойцаў з «права-траціцкага блока» — Бухарына, Ры-кава, Ягоды і іншым, мы, рабочыя, ІТР і служачыя заводу імя Молатава, палкам і поўнасьцю ўхваляем яго, бо гэты прыгавор з'яўляецца прыгаворам усяго нашага вялікага народа.

Няхай жыве наша магутная сацыя-лістычная радзіма!

Няхай жыве партыя Леніна — Сталіна!

Няхай жыве наш вялікі Сталін!

Іх іменны будучы прокляты на веки вечныя

(Рэзалюцыя 5-тысячнага калектыва рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых віцебскай швейнай фабрыкі «Сцяг индустрыялізацыі»)

Ваенная Калегія Вярхоўнага Суда вынесла свой прыгавор гнусным здрэўнікам сацыялістычнай радзімы, чорным змажэнцам, шпіёнам, забой-цам, наймітам крывавага фашызма. Суд выканаў волю ўсяго 170-мільё-нага вялікага савецкага народа. Хало-ны фашысцкіх разведкаў, іуды-здрэўні-кі, вырды роду чалавечата будучы сцёрты з твару чужой савецкай зямлі. Ненавісныя і прэзэрныя іменны Бухарына, Рыкава, Ягоды, Шаран-говіча, Крэцінскага і ўсёй гэтай бан-дыцкай зграі будучы навекі вечныя прокляты і маглы іх зарэчыць бур-ям і чартапалохам. Такі ганьбы дзе-чакае кожнага, хто пасме ўзяць сваю брудную лапу на нашу квітне-ючую радзіму.

Ачысціўшы нашу свяціцкую сацыя-лістычную радзіму ад усіх шпіёнаў, здрэўнікаў, ад усіх ворагаў народа, мы над вялікім пераможным сцягам Ле-ніна-Сталіна, пад кіраўніцтвам мудра-га і вялікага Сталіна пойдзем наперад

Яшчэ лепш авалодаем ваеннай тэхнікай

З вялікім задаволеннем выслушалі байцы, камандзіры і палітработнікі Н-скай часці прыгавор Ваеннай Ка-легіі Вярхоўнага Суда СССР над пра-ва-траціцкімі бандай.

Абурэнем і гневам напоўнены сэр-цы байцоў, калі яны слухалі аб зла-дзейскіх справах крывавай зграі фа-шысцкіх забойцаў.

Пасля кароткай прамовы камісара тав. Акімава выступілі: ваентэхнік тав. Захарав, чырвонаармейцы тт. Ар-лоў, Чэкунов і іншыя.

Іх словы гаралі нянавісцю і прэ-зэрнем да фашысцкіх шпіёнаў, па-дальшчыкаў вайны, гнусных забойцаў з права-траціцкай бандай.

Паганяны найміты фашызма хацелі адабраць у савецкага народа яго шча-сце, якое дала ім наша партыя, наш

Да канца выкарчваем усіх ворагаў

БАВРУІСК. На прадпрыемствах і ў прамысловых арцелях горада албылі многалыльныя мітынгі, на якіх была заслухана інфармацыя аб прыгаворы над права-траціцкімі бандамі. З вялікім задаволеннем і адарэнем сустралі працоўныя прыгавор Ва-еннай Калегіі Вярхоўнага Суда СССР.

На мітынгу рабочых швейнай фаб-рыкі імя Дзежынскага выступіў ста-ханавец закройнага цеха тав. Корзун. Ён заявіў:

— Мы поўнасьцю адабраем прыгавор Ваеннай Калегіі Вярхоўнага Суда над фашысцкімі бандамі з антысавецка-га «права-траціцкага блока». Фа-шысцкія псы атрымалі па заслугах. Савецкі народ адарве галаву ўскай гадзіне, усякім ворагам, якія пасме пасягнуць на вялікія заваёвы нашай радзімы.

Тысячы рабочых дэбнавай змены дравапрацоўчага камбіната ў пры-нятай рэзалюцыі заявілі:

Слава савецкай разведцы!

(Рэзалюцыя пленума Менскага гарадскога савецкага гарсовета).

Пленум Менскага гарсовета разам з усім 170-мільённым савецкім народам адабрае справядлівы прыгавор суда, які знішчае да канца траціцкія-бу-харынскую банду здрэўнікаў радзіме і прадажнікаў, шпіёнаў і дыверсантаў, шкюдніцаў і тэрарыстаў.

Няхай ведаюць фашысцкія найміты, што і надалей савецкая разведка пад кіраўніцтвам сталінскага наркмо Ні-

і наперад да радасных вышніх шчасця, да поўнай перамогі камунізма ў нашай краіне і па ўсім свеце. Жышчэ наша запіне яшчэ больш пынным цветам. Сонца радасці і шчасця будзе вечна ззяць над нам.

Мы прыносім сваю шчырую сардэ-чную ўдзячнасьць слаўным чэкістам і іх баявому кіраўніку, нястомнаму вартаво-му завадзі Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі Нікалаю Іванавічу Ежову, выкрыўшым і аб'яшчодзіўшым усяю банду фашысцкіх наймітаў, лютых во-рагаў народа.

Мы будзем нястомна працаваць над хутчэйшай ліквідацыяй выніку шкюд-ніцтва на нашай фабрыцы, дадзім сва-йму добраахвотнаму аддзеньню, збо-рум нашу фабрыку сучасна сталецка-й, ператворым яе ў крапіцу абароны.

Няхай жыве наша пераможная пар-тыя Леніна — Сталіна!

Няхай жыве наш вялікі любімы на-стаўнік і друг, правадчыр усіх працоў-ных таварыш Сталін!

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

Імя Старшыні суда і Дзяржаўнага апарату ў рэдакцыі цэнтральных і мясцовых газет сплёўдзіла наступалі дзясяткі пісем і рэзалюцый міль-ярдных працоўных, патрабуючых пры-мяніць вышэйшую меру пакарання да агентаў банды шпіёнаў і забой-цаў, якіх на лаво падоўдзілі.

РАССТРЭЛ ПРАВА-ТРАЦКІСЦКІХ ЗДРАДНІКАЎ І ЗАБОЙЦАЎ — ТАКАЯ ВОЛЯ СОВЕЦКАГА НАРОДА

БУДЗЕМ БЕРАГЧЫ СВАІХ ПРАВАДЫРОУ ЯК ЗЯНЦУ ВОКА

(Рэзалюцыя мітынгу калгаснікаў калгаса імя Леніна, Налодзічанскага сельсавета, Менскага раёна)

Заслухаўшы прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда СССР па справе антысавецкага «права-трацкіскага блока», мы — калгаснікі і калгасніцы калгаса імя Леніна — цалкам адбараем і вітаем адзіна правільны прыговор суда аб расстрэле подлых здраднікаў і зрадніцаў радзімы, тройчых прэзэрных фашысцкіх агентаў Бухарына, Рыкава, Яголы, Шаранговіча і інш.

Прыговор суда поўнасьцю выказаў волю шматлікага савецкага народа. Залатым ворагам народа, подлым забойцам, азярэнным псам фашысцкіх разведкаў не можа быць літасці ад савецкага народа. Сваім жыццём, сваімі галовамі адкажуць подлыя здраднікі за іх нечэсцывы, жудасны злычэства.

НИКОМУ НЕ АДАБРАЦЬ РАДАСНАЕ ШЧАСЛІВАЕ ЖЫЦЦЁ СОВЕЦКАГА НАРОДА

(3 рэзалюцыі, прынятай на мітынгу супрацоўнікаў Акадэміі навук БССР)

Мы, работнікі Акадэміі навук БССР, аднадушна вітаем прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда СССР, вынесены аднадушна і аднагалосна ад імя савецкага народа, які ганьбіць і ганьбіць нашай радзімай і шчасцем вялікага савецкага народа.

Права-трацкісцкія бандыты хацелі ў ліку іншых краёў і рэспублік аддаць пад ярымо фашызма і навуку квітнеючую ўспранасцю БССР, якая ўпершыню атрымала сваю дзяржаўнасць дзякуючы ленынска-сталінскай нацыянальнай пільнасці.

Іны, гэтыя агідныя кабібалы, хацелі кроў і шчасце вялікага савецкага народа заліць фашызмам за дапамогу ў барацьбе, якую гэта гітлераўская банда забойцаў разлівала арымаць ад польскага, германскага, японскага фашызма.

Гэтыя подлыя бандыты з «права-трацкіскага блока» зробілі сваю гучнейшую справу, умаршчыўшы лепшых саратнікаў таварышаў Сталіна — Мольжынскага, Куйбышэва і яго лепшага друга — М. Горкага.

Мы выражаем пацудзі ўдзячнасці

Прэзэрныя фашысцкія гады раздаўлены

БАРЫСАУ. У 9 гады рэжыму 13 сакавіка, пасля паведамлення па радыё аб прыговорах Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда СССР па справе антысавецкага «права-трацкіскага блока», у дэхах шпіталя імя Дзержынскага адбыліся мітынгі рабочых.

Адзін за другім выступалі рабочыя і выказвалі сваю глыбокую янавісьць да тройчых праклятых ворагаў народа, і аднадушна віталі прыговор суда.

На пыхым мітынгу першым выступіў выдувальчык тав. Палубінскі — Воля працоўных выкавана, — гарыць ён. — Вынесены прыговор Вар-

лі свае дыверсійныя планы ў прамысловасці і ў сельскай гаспадарцы нашай рэспублікі.

Але ворагі пралічылі! Караючы меч савецкага правадзіцеля апусціўся на галовы крывацэрных псоў фашызма.

Мы — калгаснікі і калгасніцы — выказваем сваю бязмежную любоў і адданасць роднаму Сталіну, вялікаму нашаму настаўніку і другу.

Жыві, наш бацька і геніяльны правадзіцель, многія гады на страх ворагам народа і на радасць усяму працоўнаму чалавечтву.

Мы клянемся павышаць нашу пільнасць так, каб німа тэд контррэвалюцыйны не праніў у наш квітнеючы сад, які вырашчаны клопатамі і доглядамі вялікага савецкага сацыялізма — Сталіна.

Няхай жыве слаўная савецкая разведка на чале з лепшым сталінцам таварышам Нікалаем Іванавічам Ежовым!

і бязмежнай любі да слаўных органаў НКВД і сталінскага наркома тав. Ежова за тое, што іны свечасова абяшчодзілі гнусную банду забойцаў, шпіёнаў, правакатараў — ворагаў савецкага народа і ўсяго працоўнага чалавечтва.

Мы, работнікі Акадэміі навук БССР, зьяўляем разам з усім беларускім народам, што толькі дзякуючы бацькоўскім клопатам вялікага Сталіна і брацкай дапамозе вялікага рускага народа мы здолелі ў найкарацейшым тэрмін пабудавань шчаслівае і раднае жывіццё, за якое гатовы аддаць усе свае сілы.

Мы зьяўляем нашаму любімому правадзіцелю і настаўніку вялікаму Сталіну, што яшчэ больш песна агуртуемца вакол камуністычнай партыі, вакол сталінскага ЦК і вялікага Сталіна. Яшчэ больш павымім сваю рэвалюцыйную пільнасць і ўсім сіламі будзем дапамагаць нашай партыі і слаўным чэкістам выкарчоўваць і вшпічаць подлых ворагаў народа.

Смерць забойцам і здраднікам радзімы!

Мы выражаем пацудзі ўдзячнасці

хоўнага Суда над азярэннымі сабакамі — гэта прыговор усіх працоўных савецкай краіны. Подлыя найміты фашызма Бухарын, Рыкаў, Ягола, Шаранговіч і іншыя мяраўны з «права-трацкіскага блока» атрымалі па заслугах. Прэзэрныя фашысцкія гады раздаўлены!

У аднадушна прынятай рэзалюцыі рабочыя шпіталя аднагалосна адбараюць прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда і заклікаюць усіх працоўных ішчэ больш агуртавацца вакол большэвіцкай партыі і вялікага правадзіцеля народа таварыша Сталіна.

ЯШЧЭ ЦЯСНЕЙ ЗГУРТУЕМСЯ ВАКОЛ ЦК НАШАЙ ПАРТЫІ І ВЯЛІКАГА СТАЛІНА

Мы, хатні гаспадыні былога 63 выбарчага ўчастка, выслушаўшы прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда СССР па справе антысавецкага «права-трацкіскага блока», горача вітаем гэты прыговор над бандай шпіёнаў і забойцаў.

Шайка Бухарына, Рыкава і іх падпечнік хацела адабраць у нас наша шчаслівае жыццё, хацела прадаць калітэлісцкім драпежнікам нашу радзіму. Яны рыхтавалі нам ярымо капіталізма. Слаўныя чэкісты выкрылі гэтых фашысцкіх бандытаў і наш пралетарскі суд ім даў па заслугах. Іншага прыговору і не магло быць гэтым апаленым сабакам.

Мы перадаем праз нашага дэпутата Вярхоўнага Суда СССР тав. Клімента Ефрэмавіча Варашылава вялікаму Сталіну аб тым, што абяма аказваць органам НКВД усмерную падтрымку ў выкрыві і выкарчоўванні астацкай варожкага ахросця і ішчэ просім перадаць, што мы з такой-жа ўвагай і акуратаўнасцю, як вывучалі Сталінскую Канстытуцыю СССР і «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР», будзем вывучаць Канстытуцыю і «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР». Будзем малаваць неперажоўны блок камуністаў з беспартыйнымі.

Няма бухарынаў, рыкаваў, яголаў, шаранговічаў не ўдасца адабраць у савецкага народа адбярэце ім ва ўпяртых баях Кастрычніка слаўнае жыццё. Няма і не будзе літасці забойцам, шпіёнам, прадажнікам нашай радзімы.

Няхай жыве савецкая разведка на чале з непахісным наркомам Н. І. Ежовым!

Няхай жыве правадзіцель і арганізатар нашых перамог наш родны і любімы бацька і настаўнік таварыш Сталін!

Няхай жыве савецкая разведка на чале з непахісным наркомам Н. І. Ежовым!

Няхай жыве правадзіцель і арганізатар нашых перамог наш родны і любімы бацька і настаўнік таварыш Сталін!

СССР — НЕПРЫСТУПНАЯ КРАЉАЦЬ СОВЕЦКАГА НАРОДА

(Рэзалюцыя агульнага схода калгаснікаў сельсаветаў «Ленінец», Смалевіцкага раёна)

Заслухаўшы прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда над агіднейшай права-трацкіскай бандай мы — калгаснікі і калгасніцы — з пацудзінай найвілішчага задавальненнем адбараем гэты прыговор.

Прыговор вынесены Вярхоўны Суд выканаў волю шматлікага савецкага народа. Здраднікі панеслі яскую жаную кару.

Няхай ведаюць усе ворагі савецкага народа, што Савецкі Саюз — не прыступная краёнасць сацыялізма, і няма той сілы ў свеце, якая магла-б пахіснуць яго гранічныя асновы. Не пахіснаў сямі стайцаў савецкі народ вакол большэвіцкай партыі, вакол правадзіцеля і настаўніка вялікага Сталіна.

Няхай жыве наша квітнеючая сацыялістычная радзіма!

Няхай жыве наша слаўная камуністычная партыя!

Няхай жыве наш друг, настаўнік і правадзіцель — вялікі Сталін!

СЛАВА ВЕРНАМУ ВАРТАВОМУ СОЦЫЯЛІЗМА

(3 рэзалюцыі аб'яднанага схода супрацоўнікаў сістэмы Наркамлеса БССР. Прысутнічала 400 чал.)

Заслухаўшы прыговор Вярхоўнага Суда СССР над кучай прэзэрных бандытаў Бухарынаў, Рыкаваў, Яголаў, Шаранговічаў і іншымі крывавамі сабакамі, аб'яднаны сход супрацоўнікаў Наркамлеса БССР з радасцю адбарае прыговор суда і лічыць, што подлая крывава банда здраднікаў, шпіёнаў сацыялістычнай радзімы атрымала па заслугах і, што гэты прыговор ёсць прыговор усяго савецкага народа.

Мы, наш народ па-ранейшаму няшчына рука аб руку пад кіраўніцтвам нашай слаўнай камуністычнай партыі большэвіцкай і любімага правадзіцеля ўсяго народа таварыша Сталіна, будзем перажоўна кроўчых напярэд да новых і новых перамог.

Нязмерна сіла савецкага народа, бязмежна любоў яго да партыі Леніна — Сталіна, да савецкай дзяржавы, да Сталінскага Цэнтральнага Камітэта камуністычнай партыі большэвіцкай.

Калетэўскі супрацоўніцкі сістэмы Наркамлеса БССР ішчэ цясней агуртуе свае рады вакол правадзіцеля працоўных усяго свету таварыша Сталіна, няшчына будзе павышаць сваю пільнасць, весці рашучую барацьбу з усялякім расхлябанасцю і бесклантасцю, дабіваючыся большэвіцкіх узораў у рабоце.

Слава вернаму вартавому рэвалюцыйнаму НКВД і яго баявому кіраўніку сталінскаму наркому тав. Ежову!

Няхай жыве камуністычная партыя большэвіцкай, арганізатар усіх перамог!

Няхай жыве любімы правадзіцель народа наш вялікі Сталін!

ГОЛАС СЛАЎНЫХ ПАГРАНІЧНІКАЎ

(3 рэзалюцыі байцоў, камандзіраў і палітрукіў пегранятрада)

Мы, пагранічнікі — чырвонаармейцы і камандзіры пагранятрада, якім камандуе маёр Ачкасаў, заслухаўшы прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда Саюза ССР па справе «права-трацкіскага блока», выражаем сваё задавальненне і вітаем прыговор суда над гэтай кучкай мятротных гадаў, страціўшых чалавечнае аблічча.

Нагоднікам, прадажнікам фашысцкім разведкам, ніколі не ўдасца адабраць у нас наша шчаслівае, заможнае і радаснае жыццё.

Мы ішчэ гарача прывітаем слаўным работнікам НКВД і нашаму баявому сталінскаму наркому Н. І. Ежову, выкрывіўшым варожыя гібелы фашысцкіх гадаў.

Мы, чырвонаармейцы і камандзіры, у сваёй рабоце на ахове дзяржаўнай граўніцы ішчэ вышэй унімем рэвалюцыйную пільнасць і на першаму закліку савецкага ўрада, роднага бацькі, друга і настаўніка таварыша Сталіна гурдуля станем на абарону нашай радзімы.

Няхай жыве сацыялістычная радзіма, вялікі савецкі народ і наш правадзіцель і настаўнік таварыш Сталін!

НЯХАЙ ЖЫВЕ НАША НЕПЕРАМОЖНАЯ СОВЕЦКАЯ КРАІНА!

(3 рэзалюцыі ўсебеларускай нарады трантарыстаў, брыгадзіраў трантарыных брыгад і намеснікаў дырэктараў МТС па палітчасці)

Прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда Саюза ССР па справе антысавецкага «права-трацкіскага блока» ўсебеларускай нарада поўнасьцю адбарае, як прыговор савецкага народа над подлым здраднікам сацыялістычнай радзімы, наймітам крывавага фашызма.

Тройчы праклятыя трацкіска-бухарынскія, рыкаўскія і інш. агенты фашызма разам з польскімі шпіёнамі прававалі падарваць наш калгасны лад і вярнуць крывавае ярымо памешчыка і капіталіста на плечы беларускага селяніна і рабочага. Няхай ведаюць фашысцкія гады, што ім не ўдасца!

АДАБРАЕМ СПРАВЯДЛІВЫ ПРЫГОВОР

(3 рэзалюцыі зімоўшчыкаў вострава Дэйксон)

Мы, зімоўшчыкі вострава Дэйксон, адбараем справядлівы прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда Саюза ССР, вынесены подлай бандае здраднікаў радзімы. Мы ўпаўняны, што савецкая разведка і савецкае правадзіцель — аплот абароны мірай працы і бязопаснасці нашай краіны — і нада-

лей будучь бязлітасна распраўляцца з усімі ворагамі народа, прабуючымі змагацца на вялікі, свяшчэнныя заваяваны Кастрычніка.

Няхай жыве савецкая разведка і яе кіраўнік — сталінскі нарком таварыш Ежову!

Няхай жыве слаўная савецкая разведка!

Востраў Дэйксон, 13 сакавіка.

ПРЫГОВОР МІЛЬЕНАЎ

(3 рэзалюцыі мітынгу студэнтаў, прафесарска-выкладчыцкага і адміністрацыйна-тэхнічнага персанала Беларускага кюрдычнага інстытута)

З пацудзінай глыбокага задавальнення сустраў усе савецкі народ прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда Саюза ССР бандае шпіёнаў, дыверсантаў і забойцаў з «права-трацкіскага блока». Паведа стага чысней над нашай выдатнай радзімай. Савецкая вяліка ачысцілася ад жудаснай клямаі чалавечых адкідаў, ганілыраў радзімы, майстраў забойстваў, верных паслугаў польскага і японска-германскага фашызма.

Рад годзі яны змагаліся з партыяй Леніна—Сталіна, усё сваё мізэрнае існаванне яны прывісцілі таму, каб прадаць рабочы клас і сялянства, прадаць нашу краіну, аддаць яе ўладу памешчыкаў і капіталістаў. Дзеся гэтай гучнай мэты яны імкнуліся адарваць ад вялікага Савецкага Саюза квітнеючую Беларусь, Украіну, савецкую Грузію, Узбекістан і Туркменію. Яны падлілі і сваю паганую азярэнную лапу на лепшых людзей чалавечтва — Леніна, Сталіна, Свердлова. Яны хацелі адбіць лепшага сталінскага наркома Н. І. Ежова. Гэта яны адбывалі сабілі Кірэва, Менжынскага, Куйбышэва, Горкага.

Карта ворага біта! Слаўная савецкая разведка разграміла гнуснае асінае гняздо шпіёнаў і забойцаў. Прыговор вынесены. Гэта прыговор усяго савецкага народа. Ворагі будучь сьмерці савецкай зямлі. А наш вялікі савецкі народ стане ішчэ больш пільным.

Няхай жыве вялікі савецкі народ! Няхай жыве слаўная савецкая разведка!

Няхай жыве наш вялікі і любімы Сталін!

БУДЗЕМ МАЦАВАЦЬ РЭВАЛЮЦЫЙНУЮ ПІЛЬНАСЦЬ

АСПАВІЧЫ. Днём 13 сакавіка адбыўся агульнарадыскі мітынг працоўных раёнага цэнтру ў сувязі з прыговарам Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда СССР па справе антысавецкага «права-трацкіскага блока». Удзельнікі мітынгу ў прынятай рэзалюцыі зьяўляюцца:

«Прыговор Ваеннай Калегі Вярхоўнага Суда з'яўляецца прыговарам усяго савецкага народа. У прыговорах выказава воля працоўных нашай радзімы. Бухарынаў-рыкаўскія вырадкі імкнуліся адбіць капіталізм у нашай шчаслівай краіне сацыялізма, устанавіць панаванне банкіраў, заводчыкаў, фабрыкантаў, надзець на савецкі народ ярымо капіталістычнай і памешчыцкай пітала». Гэта панесла канчатковы ўдар тэорыям пруданізма — гадоўнага ворага марксізма ў першы год існавання Інтэрнацыянала. Але на змену пруданізму з'явіўся новы, злышны вораг пралетарыята—бакунізм, успрыняўшы рад абяшталых пруданісцкіх догм, але ўпрыгожыў іх ультра-рэвалюцыйнай фразеалогіяй і змяніўшы тактыку. Бакунісцкая тактыка была пабудавана на прымяненні прымёму двурупніштва. На словах абяшчалі самі прымілікам камунізма, Бакуніне не гнушаўся самімі подлімі металамі ў барацьбе супроць рабочага руху.

У час існавання Інтэрнацыянала адбылася буйнейшая падзея ў гісторыі барацьбы рабочага класа ў XIX в.: узніцце пралетарыятаў у свае рукі дзяржаўнай улады ў 1871 г. у Парыжы. Парыжская Комуна была найвілішым поўтвам пралетарыята.

Маркс арганізаваў усіх знаходзічымся ў яго распаруджэнні сродкам дапамогі і падтрыманне Парыжскай Комуны. Ён устанавіў з ёй рэгулярную сувязь і даваў членам урада Комуны рад каштоўных указанняў. Пасля яе падзення Маркс неадкладна-ж апублікаваў іспаніуму ім алозую Інтэрнацыянала «Грамадзянская вайна ва Францыі (1871 г.)». У гэтай алозе ён даў вычэрпваючую характарыстыку і тлумачэнне найвілішчага, савецка-гістарычнага значэння поўтва парыжскіх рабочых, паказваючых на практыцы, чым пралетарыят замяніць рабочую машыну буржуазнай дзяржавы.

Прынцыпы пралетарскай дзяржавы, фармульаваныя Марксам, Леніным развілі, канкрэтызаваны, узабагані новым зместам, пацвердзілі з поўтву рускіх рэвалюцыі XX века, і адкрылі дзяржаўную форму диктатуры пралетарыята—савецкую ўладу, заваяваную ў нашай краіне пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, партыі Леніна — Сталіна.

Пасля Парыжскай Комуны барацьба з бакуністамі ў Інтэрнацыянале абвастрылася ішчэ больш. Бакуніне вёў падрыўную работу, каб узарваць пралетарскую партыю знутры. На Гагаскім кангрэсе ў верасні 1872 г. Маркс праваў выключэнне з Інтэрнацыянала Бакуніна, як здрадніка і злейшага ворага рабочага класа.

У перыяд рэакцыі, наступіўшай пасля падзення Парыжскай Комуны, арганізацыя Інтэрнацыянала не маглі

ніколі не ўдасца ажыццявіць сваё крывавага замыслу.

Наша агуртаванасць вакол камуністычнай партыі большэвіцкай, бязмежнай любі і адданасць правадзіцелю і настаўніку працоўных усяго чалавечтва таварышу Сталіну была, беш і яшчэ больш будзе ўмацоўвацца. Наша Савецкая Беларусь была, ёсць і будзе неадлучнай часткай неабсяжнага Савецкага Саюза.

Няхай жыве наша неперажоўная савецкая краіна!

Няхай жыве Усеагульная камуністычная партыя большэвіцкай!

Няхай жыве наш мудры правадзіцель і друг любімы Сталін!

Востраў Дэйксон, 13 сакавіка.

Узбекістан і Туркменію. Яны падлілі і сваю паганую азярэнную лапу на лепшых людзей чалавечтва — Леніна, Сталіна, Свердлова. Яны хацелі адбіць лепшага сталінскага наркома Н. І. Ежова. Гэта яны адбывалі сабілі Кірэва, Менжынскага, Куйбышэва, Горкага.

Карта ворага біта! Слаўная савецкая разведка разграміла гнуснае асінае гняздо шпіёнаў і забойцаў. Прыговор вынесены. Гэта прыговор усяго савецкага народа. Ворагі будучь сьмерці савецкай зямлі. А наш вялікі савецкі народ стане ішчэ больш пільным.

Няхай жыве вялікі савецкі народ! Няхай жыве слаўная савецкая разведка!

Няхай жыве наш вялікі і любімы Сталін!

В. АДРАЦКІ ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ К. МАРКСА да 55-годдзя з дня смерці—14 сакавіка 1883 года

Геніяльны правадзіцель і тэарэтык пралетарыята Карл Маркс, стварыўшы разам з сваім верным саратнікам і другам Фрыдрыхам Энгельсам навуковы камунізм, з'яўляецца адным з найвілішых дзейцоў ў гісторыі чалавечтва.

Няхільны, няўтомны, бясстрашны барацьбіт супроць капіталістычнага і ўсякага іншага рабства, Маркс першы ўзняў сцяг барацьбы за диктатуру рабочага класа, за вызваленне ўсяго прыгнечанага чалавечтва ад эксплуатацыі, за пабудову камунізма.

Найвілішым рэвалюцыянер, Маркс быў геніяльнейшым мысліцелем і вучоным. Разам з Энгельсам ён стварыў дыялектычны матэрыялізм — рэвалюцыйны сетапагляд пралетарыята, які з'яўляецца трывалай асновай навуковага паняння прыроды, чалавечыя грамадства і мыслення, магучай тэарэтычнай зброй пралетарыята ў яго барацьбе.

Адкрыўшы законы ўзнікнення, існавання і гібелі капіталізма, Маркс стварыў палітычную эканомію рабочага класа, навукова даказаў неабходнасць і немінучасць пераходу ад капіталізма да камунізма.

Маркс першы агаласіў вялікую сувесна-гістарычную задачу пралетарыята, як правадзіцеля ўсіх прыгнечаных і эксплуатаемых. Разам з Энгельсам ён быў правадзіцелю і арганізатарам перадавага атрада пралетарыята — Камуністычнай партыі, без наяўнасці якой пралетарыят не можа дасягнуць сваёй вызвалення.

Маркс нарадзіўся 5 мая 1818 года ў горадзе Трыры, у Германіі. Ён вырас і атрымаў адукацыю ў гэтай краіне, дзе як раз у год яго ўзніцтва насіявала буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Да сярэдзіны XIX века стварылася тая абстаноўка, што «рэвалюцыянасць буржуазнай дэмакратыі ўжо напіралі (у Еўропе) і вырсоўвалася перспектыва надыходзячай пралетарскай рэвалюцыі, але «рэвалюцыянасць сацыялістычнага

бн зрабіў веіварную навуковую работу. Узорены створалі ім металдам дыялектычнага матэрыялізма, Маркс зрабіў поўны пераарот у эканамічнай навуцы, упершыню ператварыў яе ў стануючую навуку, ускрыўшы пад знэходзячымся ў варожасці тэорыям барацьбу класоў. Ён растлумачыў і наглядна прадставіў капіталістычную вытворчасць ва ўсёй яе складанасці. Такім чынам ён азярнуў сваю крытыку буржуазнай палітычнай эканоміі і стварыў палітычную эканомію рабочага класа.

Прозмерная работа падрывала здароўе Маркса. Днём ён працаваў для заробку, а па начах — пад «Капіталізм». Толькі самаадданая дапамога і няёмкая падтрымка Энгельса дапамагалі перажыць цяжкія годзі эміграцыі і выратавалі Маркса і яго сямя ад гібелі.

Маркс першы навукова даказаў немінучасць гібелі буржуазнага грамадства, і буржуазія помсціла яму за гэта лютай нянавісцю.

У годзі самай глухой рэакцыі Маркс ні на мінуту не сумняваўся ў тым, што рабочы клас, справіўшыся ад паражэнняў, выступіць на барацьбу з новай сілай. На юбілей чартыскай газэты ў 1856 годзе Маркс правазгласіў «супервотыт пралетарыята ўсіх краін» у прадстаўляюч пралетарскай рэвалюцыі, якая неадменна наступіць і будзе перажоўнай, калі будзе падтрымана сваёй роду другім выданнем сялянскай вайны.

У 60-х годзі зноў наступіў уздым рабочага руху. Пад непазрэлым кіраўніцтвам Маркса, у канцы 1864 года, узнікла першая масавая пралетарская партыя — «Міжнароднае таварыства рабочых». Першы Інтэрнацыянал Маркс быў душой Першага Інтэрнацыянала, аўтарам ўсіх яго важнейшых даку

Аўстрыя акупіравана Германскімі войскамі

Прыезд Гітлера ў Лінц

ВЕНА, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Учора вечарам у г. Лінц (Верхняя Аўстрыя) прыехаў Гітлер у суправаджэнні вялікай колькасці вядзеных германскіх фашысцкіх чыноў. Гітлера суправаджае кіраўнік вярхоўнага штаба германскіх узброеных сіл генерал Кейтэль.

У поўдзень у Вену ўвайшлі германскія войскі.
Насустрач Гітлеру ў Лінц выехаў новы кіраўнік аўстрыйскага «ўрада» Зейс-Інкварт. Вітаючы Гітлера, Зейс-Інкварт, між іншым, заявіў: «Аўстрыя прызнае сваім правадыром «фюрера» германскай імперыі і абяцвае 88 параграф Сен-Жэрменскага мірнага дагавора неспарнальна». (Гэты параграф забараняў далучэнне Аўстрыі да Германіі).

У сваім агляда Гітлер заявіў, што «плексіцыт» (усенароднае галасаванне) у Аўстрыі будзе праведзена ў недалёкім будучым. Як будзе праведзена гэты «плексіцыт» — ясна з далейшай заявы Гітлера аб тым, што «рэзультацтва»

плексіцыта павінны даказаць, што ўсякія спробы да адмены аншлюса (далучэння) дарэчны. Сёння Гітлер чакаеца ў Вене.

Згодна афіцыйнага паведамлення, германскія войскі знаходзяцца ў гарадах: Лінц, Грацы, Інсбрук, а ў Трыліяны дайшлі да італьянскай граніцы. Сёння ў Вену ўвайшла матарызаваная германская дывізія. Учора на венскім аэрадроме прыземліліся больш 100 германскіх цяжкіх бамбавозаў. На іншых аўстрыйскіх аэрадромях знаходзіцца прыкладна, такая ж колькасць ваенных германскіх самалётаў і некалькі тысяч германскіх лётчыкаў.

Сёння ў Вену прыехаў таксама кіраўнік гітлераўскай арганізацыі моладзі Бальдур фон Шырач.

Згодна афіцыйнага паведамлення, аўстрыйскі прэм'ер Зейс-Інкварт абвясціў палітычную арганізацыю аўстрыйскага рэжыма «айчыны фронт» распущанай.



Да вясных дзеянняў у Іспаніі. На адмыку: мацеры, жонкі і дзеці рабочых удкаюць у гарадах, занятых фашыстамі.

Прыговор над траціцкіца-бухарынскімі бандытамі — моцны удар па падпальшчыках вайны

ПАРЫЖ, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Учора ў Парыжы ў зале Ваграм адбыўся арганізаваны Парыжскім таварыствам прыяцеляў Савецкага Саюза многатраціцкі митынг, прысвечаны справе над права-траціцкімі бандытамі.

Митынг, на якім з правамі выступіў рэд прамойцаў, прайшоў пад лозунгам: «Ні малейшай літасці ворагам народа! Савецкаму Саюзу, караючы агентаў міжнароднага фашызма, тым служыць справе ўсеагульнага міру!»

Першым на митынг выступіў прадстаўнік камітэта народнай дапамогі ў Францыі Шове, які заявіў: «Мы — з Савецкім Саюзам, мы — з яго юстыцыяй, якая з'яўляецца выражэннем усеагульнай справядлівасці. Няхай жыве Савецкі Саюз, які абараняе свае вялікія дасягненні!»

Наступны прамойца — прадстаўнік профсаюзаў Парыжскага раёна — заявіў: «Рабочыя, члены профсаюзаў Парыжскага раёна, нікому не дазваляць датыкнуцца да Савецкага Саюза. Парыжскія рабочыя — з Савецкім Саюзам, бо Савецкі Саюз з'яўляецца надзеяй рабочага класа ва ўсім свеце».

Далей з яркімі правамі выступілі Марсель Кашэн і Габрыэль Кюдэне, укажуць на міжнароднае значэнне працы антысавецкага «права-траціцкага блока». Спыніўшыся на пытаннях знешняй палітыкі і на міжнародных адносінах, Габрыэль Кюдэне патрабаваў з боку дэмакратычных дзяржаў энергічнай і рашучай палітыкі, накіраванай супроць фашысцкай агрэсацыі.

У заключэнне з вялікай прававой выступіў генеральны сакратар таварыства прыяцеляў Савецкага Саюза дэпутат Фернан Гронье, які ўказаў, што прапоўны Парыжа поўнасоў адабраць рашучы і энергічны меры Савецкага Саюза, накіраваныя супроць ворагаў народа, бо швэды і рашучы Савецкага Саюза з'яўляюцца залогам поспеху ў барацьбе за будучае чалавецтва.

Удзельнікам митынга была прынята рэзалюцыя, якая вітае дзеянні, прадпрымаемыя ў Савецкім Саюзе супроць ворагаў народа — агентаў фашызма.

Адстаўка прэзідэнта Мікласа

ВЕНА, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Сёння вечарам глава аўстрыйскага «ўрада» Зейс-Інкварт сціхаў замежным карэспандэнтаў. Шэф друку аўстрыйскага «ўрада» зрабіў наступную заяву:

«Прэзідэнт Міклас ушоў у адстаўку. Яго наўмомытай згодна арт. 77 аўстрыйскай канстытуцыі пераходзіць да бундэ (саюзнага) канцлера (г.зн. Зейс-Інкварт). Аўстрыйскі ўрад абвясціў закон аб далучэнні Аўстрыі да Германіі. Артыкул 1-шы закона гласіць, што:

Разгул фашысцкага тэрора

ЛОНДАН, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Як паведамляе венскі карэспандэнт агенства Ройтэр, у сучасны момант не менш 200 тысяч германскіх войск і плюс да гэтага 40 тысяч чалавек так званых «аўстрыйскага легіёна» ўжо ўступілі ў Аўстрыю. У ваколіцах Вены знаходзіцца каля 18 тысяч германскіх войск і не менш 200 бамбардзіроўшчыкаў.

Па паведамленні венскага карэспандэнта «Сандэй экспрэс», фашысцкія атрады ў Вене збівалі рабочых, падарываемых у спачуванні антыфашыстам. Побач з імі падвергіліся фашысцкаму расправе ўсе, хто не меў «радаснага выгляду па выпадку адбываючыхся падзей».

ПРАГА, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Па вестках венскіх карэспандэнтаў газет «Лідове новины», «Чэске слово» і іншых, уся ўлада ў Аўстрыі знаходзіцца ў руках германскіх фашыстаў. Усе дзяржаўныя ўстанавы заняты фашысцкімі ахоўнымі атрадамі і штурмавікамі. Цэнтральны паштамт Вены быў заняты ахоўнымі атрадамі («СС») ноччу 11 сакавіка.

Воджкі замежнага друку на захват Аўстрыі фашысцкай Германіяй

НЬЮ-ЁРК, 13 сакавіка. (БЕЛТА). У амерыканскіх уліковых колах прадаўжаюць старанна сачыць за развіццём і ходам падзей у Аўстрыі. Па іх думцы, наступны крок з боку фашысцкай Германіі будзе накіраван супроць Чэхаславакіі, з якой дзяржаўны сакратар ЗША Хэл надаўна заключыў гандлёвае пагадненне, разлічанае на ўмацаванне палітычнай і эканамічнай незалежнасці Чэхаславакіі.

Як паведамляе вашынгтонскі карэспандэнт агенства Юнайтэд прэс, учора над аўстрыйскай дыпламатычнай місіяй у Вашынгтоне вышван фашысцкі флаг.

ШВЕЙЦАРЫЯ
ЖЭНЕВА, 12 сакавіка. (БЕЛТА). Германская агрэсія ў Аўстрыі выклікала ўзрыў абурэння ў Швейцарыі, асабліва ў той частцы краіны, якая населе-

на пераважна немцамі і дзе грамадская думка ўжо даўно настроена разка ваража супроць гітлераўскага рэжыма. Газета «Трыбун дэ Жэнеў» адзначае, што адгэтуль Германія кантралюе ўсе шляхі Швейцарыі ў цэнтры і на ўсход Еўропы і што швейцарцы абавязаны энергічна і абурана пратэставаць супроць гэтага новага акта гвалту, які паставіў над парозу еўрапейскага міру.

Аб'яднанне профсаюзных арганізацый Іспаніі

ПАРЫЖ, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Агенства «Эспань» паведамляе, што ў рэзультатае сумеснага паслядняня прадстаўнікоў Нацыянальнай анціфашысцкай канфедэрацыі працы і ўсеагульнага рабочага саюза ўстаноўлены асноўныя прыпынкі аднаўтвара і падпісана аднаўтвара згода.

Усебеларуская нарада палітсветработнікаў

12 і 13 сакавіка ў клубе работнікаў асветы (г. Менск) праходзіла ўсебеларуская нарада работнікаў палітсвету-устаноў БССР.

У апублікаваным па гэтым поваду звароце да іспанскага народа гаворыцца: «Фашызм выйграў сражэнне ў Аўстрыі, рабочы-ж клас выйграў сражэнне ў Іспаніі, устанавіўшы асноўныя прыпынкі для ўзгодненых дзеянняў».

На нарадзе заслухан даклад аб рабоце палітсвету-устаноў і іх задачах у сувязі з надходжанымі выбарами ў Вярхоўны Совет БССР. Спярэці, якія праходзілі 12 і 13 сакавіка, ускрылі рад вялікіх недахопаў у сістэме кіравання палітсветработнай на вёсцы. Таварышы Сумчэўскі (Капыль), Баранова (Віцебск), Шапіра (Барысаў) і іншыя расказвалі таксама аб становай рабоце дамоў соцкультуры, хат-чытальняў, бібліятэк у часе выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Удзельнікі нарады прынялі рэзалюцыю, поўнасоў ўхваляючую прыговор Ваеннай Калегіі Вярхоўнага Суда ССР бандзе траціцкіца-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх дыверсантаў і забойцаў.

Нарада далучылася да звароту палітсветработнікаў Барысаўскага раёна аб уключэнні ўсіх палітсвету-устаноў рэспублікі ў падрыхтоўчую работу да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Пленум ЦК французскай компартыі

ПАРЫЖ, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Учора адбыўся пленум Цэнтральнага Камітэта французскай компартыі. У паведамленні аб гэтым пленуме гаворыцца: «Цэнтральны Камітэт камуністычнай партыі і парламенцкая група яшчэ раз заяўляюць, што ўтварэнне ўрада народнага фронту адпавядала б пажаланнюм усяй краіны. Атрымаўшы прапанову аб супрацоўніцтве ва ўрадзе нацыянальнага аднаўтвара вакол народнага фронту, Цэнтральны Камітэт і парламенцкая група камуністычнай партыі не высюваць прыняцця рэзалюцыі супроць таго, каб былі сабраны ўсе рэспубліканскія сілы краіны для ажыццяўлення праграмы, прытай усенародным галасаваннем».

Цэнтральны Камітэт і парламенцкая група компартыі выражаюць лавэра-літчынам бюро партыі і лавучыму дзейнічаць у існуючых умовах чым чынам, каб забяспечыць павольні краіны, захаванне інтарэсаў народа і абарону свабоды і міру».

Урадавы крызіс у Францыі

Права партыі сарваці стварэнне ўрада «нацыянальнага аднаўтвара»

ПАРЫЖ, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Спраба лідэра сацыялістаў Леона Блюма стварыць урад «нацыянальнага аднаўтвара» вакол народнага фронту, які ўключае прадстаўнікоў усяй партыі народнага фронту і прадстаўнікоў так званых «справых рэспубліканскіх партыі», сарвана апошнім.

Інфармаваць іх аб становішчы. Блюма сказаў, што пасля няўдалай спробы стварыць урад «нацыянальнага аднаўтвара» вакол народнага фронту, ён ішоў сфармаваць урад, падобны ўраду, створанаму ў чэрвені 1936 года. Ён просіць падтрымаць яго ў гэты момант».

Праект стварэння ўрада «нацыянальнага аднаўтвара», на ажыццяўленне якога Блюм атрымаў шырокі мандат ад Нацыянальнага савета сацыялістычнай партыі, такім чынам пакаціў.

Морыс Тораз і Жак Дзюкло заявілі, што праект Блюма урад з'яўляецца не тым вырашэннем пытання, якога чакае ўся краіна. Морыс Тораз і Жак Дзюкло далалі, што, кляпоціць перш за ўсё аб згуртаванні народнага фронту для ажыццяўлення сумеснай праграмы, камуністычнай партыі падтрымае намаганні, прадпрынятыя гэтым напрамку новым урадам».

«Юманітэ» публікуе афіцыйнае паведамленне камуністычнай партыі, у якім гаворыцца: «Учора вечарам Блюм прыняў т. То. раз і Жака Дзюкло для таго, каб павы-

сць іх аб становішчы. Блюма сказаў, што пасля няўдалай спробы стварыць урад «нацыянальнага аднаўтвара» вакол народнага фронту, ён ішоў сфармаваць урад, падобны ўраду, створанаму ў чэрвені 1936 года. Ён просіць падтрымаць яго ў гэты момант».

Блюм арганізаваў новы кабінет

ПАРЫЖ, 13 сакавіка. (БЕЛТА). У склад арганізаванага Блюмам новага французскага ўрада ўваходзіць:

раных спраў Марк Дормуа (сацыяліст), міністр бюджэта Спінас (сацыяліст), міністр юстыцыі Рукар (радыкал-сацыяліст), міністр народнай асветы Жан Зей (радыкал-сацыяліст), міністр гандлю Пер Кот (радыкал-сацыяліст) і інш.

Глова ўрада і міністр казначэйства — Леон Блюм (сацыяліст), віцэ-старшыня савета міністраў і міністр нацыянальнай абароны — Даладе (радыкал-сацыяліст);

У склад урада ўваходзяць чатыры натары і 29 дэпутатаў. Па партыйнаму складу ўрад разбіваецца наступным чынам: 15 сацыялістаў, 15 радыкал-сацыялістаў, 3 члены рэспубліканска-сацыялістычнага саюза (група Бонра), 1 — член групы «малодой рэсплікі» (Філіп Сэры) і прафесар Ж. Пэррэн.

Міністры без партфеля: Бенсан Орыоль (сацыяліст), Поль Фор (сацыяліст), Стэв (радыкал), Віолет (радыкал-сацыялістычны саюз), Сэрро (радыкал-сацыяліст);

Урад, відавочна, прадстане перад латай дэпутатаў 17 сакавіка.

Міністр вішэйшай Гюі ля Шамбр (радыкал-сацыяліст), марскі міністр Кампінкі (радыкал-сацыяліст), міністр замежных спраў Поль Бонкур (рэспубліканска-сацыялістычны саюз), міністр унут-

Урад, відавочна, прадстане перад латай дэпутатаў 17 сакавіка.

Кітайскі народ ушаноўвае памяць Сун-Ят-сена

ХАНЬКОУ, 13 сакавіка. (БЕЛТА). 12 сакавіка ва ўсіх буйных гарадах Кітая адзначалася 13-я гадавіца з дня смерці Сун-Ят-сена. У Ханькоу, Чунціні і ў іншых гарадах адбыліся масавыя дэманстрацыі. Па ўсёй краіне вышваны жалобныя сіягі. Газета «Сінхуа-жэ-ба» змясціла артыкул члена палітбюро камуністычнай партыі Кітая Чжоу Ёнь-лай, у якім ён піша: «Сун Ят-сен з'яўляецца стваральнікам трох народных прыпынаў, асновальнікам і лідэрам кітайскай нацыянальнай рэвалюцыі. Следзяць па шляху бесмертнага Сун Ят-сена і праводзіць у жыццё справу, завешчаную ім кітайскаму народу, павінна быць асноўнай мэтай».

Усіх кітайскіх грамадзян. Гэта дзень нам магчымаць рабіць японскіх ватчыкаў і пабудавань новых кітайскіх асноў трох народных прыпынаў Сун-Ят-сена».

У Ханькоу каля помніка Сун Ят-сену адбылася магучая дэманстрацыя, у якой прымаўла ўдзел больш 100 тысяч чалавек. Гэта самая вялікая дэманстрацыя ў Ханькоу за апошнія гады адбывалася звыш 200 розных арганізаваных груп.

У Шанхаі на тэрыторыі міжнароднага сетельмента і канцысі сёння былі вышваны прыслуханыя кітайскія нацыянальныя сіягі.

Хроніка

Прэзідыум Вярхоўнага Савета ССР адхіліў халадніцтва аб памілаванні асуджаных Ваеннай Калегіяй Вярхоўнага Суда ССР 13 сакавіка гэтага года па справе антысавецкага «права-траціцкага блока» — Бухарына Н. П., Рыкава А. І., Глоды Г. Г., Хрысцімовіча П. Н., Іванова В. І., Чарнова М. А., Грынько Г. Ф., Зеленага І. А., Ірмалева А. М., Хадзіева Фадулы, Шанговіча В. Ф., Зубарэва П. Т., Бульнова П. П., Левіна Л. Г., Назавога І. Н., Мансімова-Дзіноўскага В. А., Кручова П. П.

Дзёнікі
— Чарговая лекцыя (лекторый Сталінскага РК ЦЛКФ) па гісторыі партыі па тэму «Менскі перыяд руска-апошніх 1904—1907 гг.) адбудзецца 15 сакавіка ў 7 гадзін вечара ў Доме партыі (у вялікай залы ўваход з вуліцы Карла Маркса). Лектар тав. Кіпчэў.

Зачынаюць на наступныя і разавыя білеткі Сталінскага РК ЦЛКФ. — 15 сакавіка ў 10 гадзін раніцы адбудзецца заняткі семінара партыі.

Намеснік аднаўтвара рэдактар І. М. ОФЕНГЕМ.

Германія адхіліла пратэст Англіі і Францыі

БЕРЛІН, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Германскі ўрад адхіліў англа-французскі пратэст па поваду акупацыі Аўстрыі Германіяй.

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыянал»

Ад 15 сакавіка на экране ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ вытворчасці БЕЛДЗЯРЖ-КІНО **Паручык Кіжэ** Звыш праграмы—КІНОХРОНІКА.

Беларускі Дзяржаўны Драматычны тэатр 1713

15 сакавіка «БЕЗ ВІНЫ ВІНАВІТЫ»

Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка» КАЦЬРЫНА

Гукавы кіноапарат «Пролетарый» Глыбокі райд

Дзіцячы гукавы кіноапарат КАЗКА АБ РЫБАКУ І РЫБЦЫ

Гукавы кіноапарат «Спартак» ВАРЖЫНЫ СПЕЖКІ

Усе на міжрабійную веснавую ярмарку!

МЕНСКАЯ БЕЛПРАМГАНДЛЯ выпусціла да веснавой КАЛГАСНАЙ ЯРМАРКІ, якая праводзіцца ў МЕНСКУ з 13 па 21 сакавіка, з'ялікі асартымент высокаякасных тавараў на суму 750 тысяч рублёў

МАНУФАКТУРА, АБУТАК, ГА-ЛАНТАРЫ, ТРЫКАТАЖ, ГАТОВАЕ АДЗЕННЕ, ПАРФУМЕРЫ, ШКОЛЬНЫЯ І КАНЦЫЛЯРСКІЯ ПРЫЛАДЫ, РОЗНАЯ МЭВЛЯ І ПАСУДНА-НАСАДАРЧЫЯ І СКА-ВЯНЫЯ ТАВАРЫ.

ТРОЙНОЙ ОДЕКОЛОН №3 ЛУЧШЕЕ ОСВЕЖАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Менский канторы БЕЛПРАМГАНДЛЯ, у мэтах лепшага абслугоўвання пакупнікоў і ў з'вязі з атрыманнем вялікага выбара ТАВАРАЎ павялічаны гадзіны гандлю без выхадных дзён

МАГАЗІН № 1	— Дзіцячы ўніверсальны (Ленінская 1/9) — з 9 г. ран. да 8 г. вечара.
МАГАЗІН № 2	— (Ленінская, 9/2) — гатовае адзенне, галантарэя, трыкатаж, парфумерыя, музыка — з 9 г. раніцы да 9 г. веч.
МАГАЗІН № 3	— (Савецкая, д. ВІНТА) — мануфактура, галантарэя, трыкатаж, — з 9 г. ран. да 6 г. веч.
МАГАЗІН № 4	— абутковы (Ленінская, 4) — з 10 г. да 7 г.
МАГАЗІН № 5	— (Плошча Бядняга і П. Волі) — насузда, скабяныя тавары, шпалеры — з 9 г. да 7 г.
МАГАЗІН № 6	— Універсальны (Ленінская, 10) — з 9 г. да 9 г. веч.
МАГАЗІН № 7	— (Савецкая, 81) — канцыралады, спорт, музыка — з 9 г. да 8 г. веч.
МАГАЗІН № 8	— (Ленінская, 15) — канцыралады, спорт — з 9 г. веч.
МАГАЗІН № 9	— (Савецкая, 57) — гатовае адзенне, галантарэя, трыкатаж, — з 9 г. да 8 г. веч.
МАГАЗІН № 10	— мэдальеры (Плошча Волі, 29) — з 9 г. да 7 г. веч.
МАГАЗІН № 11	— (Ленінская, 9/2) — галантарэя, музыка — з 9 г. да 8 г. веч.
МАГАЗІН № 12	— (Плошча 8 сакавіка) — лакафарбы, шпалеры — з 9 г. да 8 г. веч.
МАГАЗІН № 13	— (Савецкая, 81) — насузда, скабяныя, электра-фота, радыа — з 9 г. да 8 г. веч.
МАГАЗІН № 14	— (Савецкая, 15) — канцыралады, спорт — з 9 г. веч.
МАГАЗІН № 15	— (Плошча 8 сакавіка) — насузда, скабяныя, лакафарбы — з 9 г. да 8 г. веч.
МАГАЗІН № 16	— (Ленінская, 22) — парфумерыя, галантарэя, трыкатаж — з 10 — 10 г. веч.

КУПІЦЬ ТАВАР ДАСТАЎЛЯЦЦА ПАКУПНІКАМ НА ДОМ ВЯСПЛАТНА. ДЫРЭКЦЫЯ.